

нельга было пазнаць у натоўпе моладзі (Я. Радкевіч. Па песні ў Агароднікі). Ён не чуў нават таго, як праз некалькі хвілін за кармой разрэзаў штармавую ноч тытанічна магутны выбух (У. Караткевіч. Вока тайфуна).

Часам слова *столькі*, *гэтулькі*, *колькі*, *некалькі* трацяць здольнасць скланяцца пры спалучэнні іх з назоўнікамі ў форме роднага склону, што адносяцца да лексіка-граматычных катэгорый рэчыўнасці (*колькі цукру*), зборнасці (*гэтулькі народу*) і абстрактнасці (*столькі радасці*). У гэтым разе названыя слова набываюць марфалагічныя прыметы займеннікавых прыслоўяў. Нескланяльнасць іх тлумачыцца не толькі семантычнымі і граматычнымі асаблівасцямі лічэбнікаў, але і назоўнікаў, з якімі яны спалучаюцца.

Словы *столькі*, *колькі*, *гэтулькі*, *некалькі* ва ўскосных склонах маюць значэнне і форму множнага ліку (*столькіх*, *некалькіх*, *столькім*, *некалькім* і г. д.), што не адпавядае лікавай форме і лікаваму значэнню кіруемых назоўнікаў, якія ўжываюцца ў межах названых трох катэгорый толькі ў форме адзіночнага ліку. Не скланяюцца гэтыя слова і пры спалучэнні іх з рэчыўнымі назоўнікамі, якія маюць толькі форму множнага ліку (*колькі дражджэй*): формы ўскосных склонаў *колькі*, *столькі*, *гэтулькі*, *некалькі* маюць значэнне няпэўнай колькасці толькі тых прадметаў, якія паддаюцца лічэнню.

Такім чынам, спецыфіка ўжывання слоў *некалькі*, *столькі*, *колькі*, *гэтулькі* залежыць ад лексіка-граматычных асаблівасцей кампанентаў і іх узаемнай спалучальнасці ў складзе словазлучэння.

<sup>1</sup> Гл.: Бурак Л. И. Сучасная беларусская мова.— Мінск, 1974; Виноградов В. В. Русский язык.— М., 1972; Грамматика беларусской мовы, т. 1, АН БССР.— Мінск, 1962; Русская грамматика, т. 1, АН СССР.— М., 1982; Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта.— М., 1982; Супрун А. Е. Славянские числительные.— Минск, 1969.

<sup>2</sup> Гл.: Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык.— М., 1957; Современный русский язык, ч. 2 / Под ред. П. П. Шубы.— Минск, 1981; Сучасная беларуская літаратурная мова. Марфалогія / Пад рэд. Ф. М. Янкоўскага.— Мінск, 1980; Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык, ч. 2.— М., 1981.

<sup>3</sup> Булык А. М., Жураўскі А. І., Крамко І. І. Гістарычная марфалогія беларускай мовы.— Мінск, 1979, с. 202.

<sup>4</sup> Гл.: Каншин И. А. Неопределенно-количественные числительные и их синтаксические функции в современном русском литературном языке.— Навукові записні (Львівський державний педагогічний інститут), 1959, т. 12, ч. 2, с. 120.

<sup>5</sup> Гл.: Астаф'ева Н. И., Киселев И. А., Кравченко З. Ф. Современный русский язык.— Минск, 1982, с. 3.

<sup>6</sup> Супрун А. Е. Славянские числительные, с. 24.

## У. А. САРОКА

### З СЕМАНТЫЧНАЙ ГІСТОРЫИ НАРОДНЫХ НАЙМЕННЯЎ ПРАДМЕТНА-БЫТАВОЙ ЛЕКСІКІ (На матэрыйле беларускага фальклору і старабеларускіх помнікаў)

Сярод шматлікіх назваў прадметна-бытавой лексікі беларускіх народных казак, запісаных у канцы XIX — пачатку XX стагоддзя, цікавую семантычную групу складаюць народныя найменні халодных частак жылога будынка: *сені*, *сенцы*, *сёнкі*, *сіенечкі*, *ганак*, *крыльцо*, *балкон*. У гэтым невялікім артыкуле асноўная ўвага ўдзяляецца семантычнаму аналізу пералічаных слоў у параўнальнym плане з данымі старабеларускай літаратурна-пісмовай і сучаснай беларускай мовы ў яе літаратурнай і дыялектнай формах.

Як сведчыць моўны матэрыйл казак, у XIX стагоддзі на беларускіх землях самай пашыранай слоўнікавай адзінкай даследаванай мікрагруппы была назва *сені*. І назва *сені*, і яе структурна-семантычныя дубле-

ты *сенцы* (*сеныцы*), *сёнкі*, *сіенечкі* ўжываюцца ў народных казках толькі ў форме множнага ліку з наступнымі значэннямі:

1. Халодная частка сялянскай хаты перад уваходам у жылую палаўніу: Прыходзяць яны къ *сѣнямъ*, и сабака кажа воўку: «Ты постой гэттака, а я ўпяродъ схожу ў хату» (Ш., Сабака, воўк, баран, кот і лісіца, 260). Зайшоў да брата ў *сені* і услухаецце, а брат пачуўши, што дэзверы заскрыпелі — дагадаўсе...! (Фед., III, Аб хітрым брату, 84).

Паралельна са словам *сені* нярэдка выкарыстоўваюцца з адценнем памяншальнасці яго суфіксальныя ўтварэнні *сенцы*, *сёнкі*, *сіенечкі*: Бабка, бабка, піражок па *сенцах* скача! (КПЖ, Ліска і воўк, 270). Убег юон нібарака ў *сёнкі*, дэ-й гледзіць крэз шчыліну, ці каго чужога німа... (Фед., III, Якія прыпадкі мазуру сталі, 199). ...от як съцемніе, я пайду к ім у *сіенечкі* да аттуль і падслушаю, што яны будуць гаманіць... (Серж., 1926, Як браты дзяліліся, 80).

2. Кладоўка пры хаце для харчовых прадуктаў, гаспадарчых прылад працы і рознага добра. Гэта значэнне маюць таксама вышэйпералічаныя вытворныя слова: Аднаго разу двух злодзеёў пашло да аднаго гаспадара красыці сало, а ено вісело ў *сенях* (Фед., III, Спрытныя зладзеі, 135). Екъ вышоў попъ у *сѣнцы* и угледзѣў, што баба крадзе муку (Ш., Дурань, поп і цыган, 236). Погледзела, дзе тые мехі — у *сенях* стаяць (Ан., Здарэнне, 78). Ідзіж, у *сёнках* стаіць тачыло... (Фед., III, Дурны ў сватах, 87). А тут у *сѣнячках* стаяла кадушка з пёр’ем (Серж., 1911, Новы чорт, 121). Часта ўжывалася лексема *сени* (*сеныцы*, *сенки*) у помніках старабеларускай пісьменнасці, дзе яна абазначала: а) нежылую, халодную частку дома, пярэднюю (што адзначана і ў казках): ...в том дому нашомъ, у *сеняхъ* светличныхъ сбилъ и зриниль... (АВК, XXVI, 90, 1585). ...передъ моими *сѣнцами* пьянъ спить... (КСД, 1231); б) сенцы ў лазні: ...лазня зъ *сенками* з дерева едлиного рубленая... (АВК, XXVI, 277, 1585). У помніках таго перыяду мелі месца і формы *сень*, *сенька*, якія ў даследаваных народных казках не назіраюцца. У слоўніку І. Насовіча (630) зафіксаваны формы *сѣнцы*, *сѣнки*, *сѣночки* з тым жа семантычным аб’ёмам, які характэрны для іх і ў мове казак.

З прыведзеных моўных фактаў відаць, што для лексічнай адзінкі *сені* са старажытных часоў была ўласціва вялікая словаўтаральная здольнасць і, разам з тым, устойлівасць семантыкі, дзяякуючы чаму гэта слова стала агульнаўжывальнym. Лексема *сені* і вытворныя ад яе *сенцы*, *сенечкі*, за выключэннем *сёнкі*, замацаваліся ў сучаснай беларускай літаратурнай мове (БРС, 850) у асноўным значэнні: 'халодная частка сялянскай хаты перад уваходам у жылую палаўніу'. Пераважна ў гэтым значэнні ўсе адзначаныя ў казках формы ўласцівы таксама народным гаворкам (Бяльк., 403; Касп., 279; Сцяшк., 446; Шат., 254; МММГ, I, 122; Сц., 22; ЛП, 152). На Гродзеншчыне вядома і аднакарэннае слова *сенькі*, але са значэннем 'частка сушні, дзе мнуть лён' (Сцяшк., 446).

Монасемантычная назва *ганак* (*ганкі*) абазначае 'прыбудову са сходамі пад своеасаблівай стрэшкай перад уваходам у жылы будынак (палац, хату)': Вышаў пан на *ганак* и пытае, чаго ены прышли (Серж., 1911, Пісар, 81). У мове казак, запісаных на паўднёвым ўсходзе беларускай моўнай тэрыторыі, гэта рэалія абазначаецца словам *ганкі* (форма множнага ліку): Яна яго харашэнька абабрала: узяла ражок, узяла рушпічок, вышла на *ганкі* і давай трубіць у ражок у другі канец (Рам., Рогі, 252).

Як адзначаецца ў этнографічнай літаратуры, у канцы XIX — пачатку XX стагоддзя большасць сялянскіх хат ганка не мела. Гэтым тлумачыцца парадаўнальна рэдкае ўжыванне слова *ганак* у кантэкстах казак, калі ідзе размова пра сялянскую хату. Актыўна ўжывалася лексема *кганокъ* (*кганекъ*, *ганокъ*) і памяншальна-ласкальнае *кганочокъ* у старабеларускай мове са значэннямі: а) прыбудова перад уваходам у будынак: ... при томъ дому *кганокъ* драницами критый, въ немъ лавъ

три (АВК, XIV, 436, 1592). ...*кганекъ* порубан... (АВК, XXXIV, 316, 1582). ...гридину и зъ сеньми тесаными, съ коморою и зъ *ганкомъ* (АВК, XVII, 406, 1541—1542). От того бровара клѣтка зъ *кганочкомъ*, въ ней ечменю бочок десять (АСД, IV, 293, 1593); б) накрыты балкон ці ве-ранда: ...сала великая... з летнимъ седеньем альбо *кганъкомъ* выпущеннымъ (АВК, XVIII, 44, 1582). Другое значэнне слова *ганак*, паказанае ў помніках, у мове казак і іншых крыніцах не адзначана. Яно, відаць, было выцеснена запазычаннем *балкон*, аб якім гаворка будзе ісці ніжэй.

Слоўнікі старажытнарускай мовы лексемы *ганокъ* не фіксуюць. У старабеларускую мову яна пранікла з польскай (*ganek*), куды прыйшла з нямецкай (*Gang* — калідор, ход) мовы<sup>2</sup>. Даляр (I, 344) адзначае варыянты *ганокъ*, *ганки* з такой жа семантыкай, як і ў беларускіх казках (з паметамі «заходняе», «пауднёвае»). Са значэннем 'прыбудова перад уваходам у жылы будынак' слова *ганокъ*, *ганочекъ* дающца і ў слоўніку Насовіча (109), а форма множнага ліку *ганочки* (памяншальнае ад *ганокъ*) прыводзіцца ў значэнні 'сходкі, ступенъкі'. Вялікая сло-ваўтаральная актыўнасць лексемы *ганак* гаворыць пра тое, што гэта запазычанне ў беларускай мове стала агульнаўжывальным. Без прыкметных змен захавала сваё значэнне слова *ганак* у сучаснай беларускай літаратурнай мове (БРС, 200) і народных гаворках (Касп., 75; Сцяшк., 110; Шат., 64; МММГ, II, 42; Сц., 24). Апрача таго, на ўсходній і заходній Магілёўшчыне паралельна бытуе гэта лексема і вытворная ад яе ў такім афармленні: *ганык*, *ганычык* (памяншальнае ад *ганык*), *ганкі* (форма множнага ліку), *ганачкі* (памяншальнае ад *ганак*) (Бяльк., 132; Янк., I, 59). На Палессі слова *ганак* побач са значэннем 'крытая прыбудова перад уваходам у жылы будынак', мае яшчэ іншае — 'сходы, прыступкі, масток перад уваходам у сені' (ЛП, 133).

Лексема *крыльцо* ў даследаваных казках сумесна са словам *ганак* утварае сінанімічны рад і таксама абазначае 'прыбудову са сходамі пад своеасаблівай стрэшкай перад уваходам у жылы будынак (палац, дом)': Якъ толькі собаки кинулися на яе, яна заразъ кинула имъ труса, а сама на козлъ подъѣхала подъ *крыльцо* къ пану (Ш., Кацярына, 198). Асобныя выпадкі ўжывання лексемы выяўлены ў некаторых казках, запісаных у былым Віцебскім павеце, г. зн. у непасрэднай блізкасці ад рускай моўнай тэрыторыі, адкуль яна, напэуна, і прыйшла ў беларускія гаворкі.

Хоць і зредку, аднак сустракаецца гэта назва з вышэйпаказанай семантыкай у помніках старабеларускай мовы, выступаючы ў форме *крылцо*: ...и проводили его княжъ Ивановы слуги... до тѣхъ же мѣстъ, гдѣ его встрѣтили на нижнемъ *крылцѣ* (АЗР, II, 247, 1533). Такое нячастае ўжыванне моўнай адзінкі *крыльцо* — *крыльцо* ў помніках старабеларускай пісьменнасці і мове даследаваных першакрыніц XIX — пачатку XX ст. сведчыць аб аблежаваным ужыванні разглядаемага наймення ў беларускай мове на розных этапах яе развіцця. Сучаснай беларускай літаратурнай мове лексема *крыльцо* ў прыведзеным значэнні невядома. Спраадычна яна сустракаецца толькі ў гаворках Палесся і Зэльвеншчыны, куды трапіла, на думку дыялектолагаў, з рускай мовы<sup>3</sup>, у якой ужываецца з выходнай семантыкай 'прыбудова перад уваходам у жылы будынак' (Даль, II, 205; Ож., 284).

Лексічная адзінка *балкон* у разгледжаных крыніцах выкарыстоўваецца са значэннем 'выступаючая пляцоўка з поручнямі на верхніх паверхах панскага палаца': Гэто видзѣла пани зъ *балкона* (Ш., Мужык і пан, 180). Лексема сустэрлася ў казцы, запісанай на Магілёўшчыне (Горацкі павет). Рэдкі выпадак ужывання яе тлумачыцца, на нашу думку, tym, што гэта назва, адлюстроўваючы канкрэтную рэалію, непасрэдна звязана з будаўніцтвам шматпавярховых жылых будынкаў з балконамі, якія сустракаліся вельмі рэдка, толькі ў паасобных панскіх маёнтках. Сялянскія ж хаты былі аднапавярховымі. Адсутнасць іншамоўнай назвы *балкон* у старажытнарускіх і старабеларускіх помніках

сведчыць пра даволі позняе з'яўленне гэтай лексемы ва ўсходнеславянскіх мовах, у тым ліку і ў беларускай. Па гэтай прычыне нельга не згадзіца з А. Г. Праабражэнскім<sup>4</sup>, які слова *балкон*, што прыйшло з італьянскай (*balkone*) мовы праз французскую (*balkon*), адзначае як такую адзінку, якая ўпершыню зафіксавана ў пісьмовых рускіх крыніцах XVIII ст. Адсутнасць жа гэтай назвы ў слоўніках крыніцах беларускай мовы XIX стагоддзя таксама гаворыць аб тым, што яна была тады рэдкаўжывальная. Аднак з ростам будаўніцтва шматпавярховых дамоў, асабліва ў паслякастычніцкі час, слова *балкон* усё шырэй уважодзіла ва ўжытак. Са значэннямі 'выступаючая пляцоўка з поручнямі шматпавярховага дома', 'верхні ці сярэдні ярус у глядзельнай зале тэатра' яна шырока ўжываецца ва ўсіх сучасных усходнеславянскіх літаратурных мовах (БРС, 116; Ож., 35; УРС, 16). У існуючых дыялектных слоўніках беларускай мовы гэта слова не зарэгістравана.

Такім чынам, лексічныя адзінкі разгледжанай семантычнай мікрагрупі, за выключэннем слова *сені* і вытворных ад яго, у мове беларускіх народных казак выступаюць пераважна як вузкатэрміналагічныя назвы. Некаторыя з іх, абазначаючы адноўкавыя рэаліі, утваралі двухчленныя і мнагачленныя сінанімічныя рады (параўн.: *ганак* — *крыльцу*, *сені* — *сенцы* — *сёнкі* — *сіенечкі*). Найбольш часта ўжывальная лексемы *сені* і *ганак* вылучаюцца яшчэ з сярэдневяковага перыяду вялікай словаўтаральнай здольнасцю (*сені* — *сенцы*, *сёнкі*, *сіенечкі*; *ганок* — *кганочок*) і прыкметнай варыянтнасцю (фанетычны: *ганок* — *кганок* — *кганек*, *сенцы* — *сеньцы*, *сіенечкі* — *сіячкі*; фармальна-граматычны: *ганак* (адз. л.) — *ганкі* (мн. л.). З усіх прааналізаваных найменняў літаратурнай нормай сучаснай беларускай мовы не стала слова *крыльцу*, якое зредку сустракаецца ў асобных гаворках. У разрадзе дыялектных засталося і слова *сёнкі*. Трывала замацаваліся і набылі шырокую вядомасць у сучаснай беларускай літаратурнай мове запазычанні *ганак*, *балкон*, якія прыйшли ў беларускую мову на розных гістарычных этапах яе развіцця.

### УМОУНЫЯ СКАРАЧЭННІ

АВК — Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для разбора древних актов. Вильна, 1887, т. XIV; 1890, т. XVII; 1891, т. XVIII; 1899, т. XXVI; 1909, т. XXXIV; АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Спб., 1848, т. II; Ан.—Анічэнка У. В. Беларускі казачны эпас. Мінск, 1976; АСД — Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1867, т. IV; БРС — Беларуска-рускі слоўнік. М., 1962; Бяльк.—Бялькевіч І. К. Краёвы слоўнік Усходняй Марглёўшчыны. Мінск, 1970; Да́ль — Да́ль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956, т. I; 1956, т. II; Ка́сп.—Ка́спяровіч М. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927; КПЖ — Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі. Мінск, 1971; КСД — Литовская Метрика. Книга судных дел.—Русская историческая библиотека. Спб., 1903, т. XX; ЛП — Лексика Полесья. Матер. для полесск. диал. словаря. М., 1968; МММГ, I — Матэрэялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Мінск, 1970, вып. I; 1974, вып. II; Насовіч — Носович И. И. Словарь белорусского наречия. Спб., 1870; Ож.—Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1973; Рам.—Беларускія народныя казкі (са зборнікаў Е. Р. Раманава). Мінск, 1962; Серж., 1911 — Сержпутоўскі А. К. Сказки и рассказы белорусовъ-полешуковъ. Спб., 1911; Серж., 1926—Сержпутоўскі А. К. Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павету. Л., 1926; Сц.—Сцяпко П. У. Народная лексіка і словаўтарэнне. Мінск, 1972; Сцяшк.—Сцяшковіч Т. Ф. Матэрэялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск, 1972; УРС — Украінско-російскій слоўнік. Кіев, 1964; Фед., III — Federowski M. Lud bialoruski... Kraków, 1903, III; Ш.—Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Спб., 1893, т. II; Шат.—Шатэрнік М. В. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. Мінск, 1929; Янк., I — Янкоўскі Ф. М. Дыялектны слоўнік. Мінск, 1959.

<sup>1</sup> Прыклады са зборнікаў М. Федароўскага пераведзены з лацінкі на беларускую графіку.

<sup>2</sup> Гл.: Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego.—Kraków, 1952, t. 1, s. 254; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.—М., 1964, т. 1, с. 392; Булыка А. М. Даўнія запазычанні беларускай мовы.—Мінск, 1972, с. 147.

<sup>3</sup> Гл.: Сцяцко П. У. Народная лексіка і словаўтварэнне.— Мінск, 1972, с. 25; Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря.— М., 1968, с. 141.

<sup>4</sup> Гл.: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка.— М., 1959, т. 1, с. 15.

Н. Б. МЕЧКОВСКАЯ

РИТОРИКА МАКАРИЯ 1617—1619 ГОДОВ  
В КНИЖНО-ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  
ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА

(в связи с публикацией памятника)

В истории восточнославянской филологической традиции церковно-славянская Риторика Макария 1617—1619 годов занимает особое место в силу своеобразия своих нормативно-кодифицируемых функций. Памятник известен по описаниям А. Х. Востокова, архимандрита Саввы, В. А. Погорелова, А. И. Соболевского, Д. С. Бабкина<sup>1</sup>. При этом Соболевский указывал наибольшее число списков — семь. Глава из Риторики по трем спискам напечатана В. П. Вомперским в приложениях к исследованию о стилистической теории Ломоносова<sup>2</sup>. В 1980 году Р. Лахманн опубликовала факсимильную репродукцию всей Риторики, а также исследование памятника<sup>3</sup>.

История сложения Риторики остается неясной. Востоков видел в ней перевод с польского. Соболевский, характеризуя церковнославянский язык памятника как «правильный и ясный, без полонизмов и западно-русизмов» (отмечая вместе с тем и польские формы: *Ликуниущъ* и др.), допускал непосредственный латинский источник памятника. Позже на это мнение опирались Д. С. Бабкин, В. П. Вомперский. Отмечая полонизмы, хотя и немногочисленные, Р. Лахманн считает Риторику переводом с польского оригинала, восходящего к латинскому источнику. По мнению исследовательницы, язык памятника не позволяет говорить об обычном для культурно-языковых влияний XVII века западнорусском посредничестве.

Составителем Риторики Д. С. Бабкин считал архиепископа Вологодского Макария, впоследствии митрополита Новгорода и Великих Лук. Атрибуция основана на заключительной записи в копии памятника 1623 года: «С книги пресвященного митрополита Макария богоспасаемых градов Великаго Новаграда и Великих Лук» и на сведениях о том, что в 1617—1619 годах Макарий преподавал риторику в Вологде. Р. Лахманн не считает атрибуцию доказанной и более осторожно говорит о «так называемой Риторике Макария» и о «приписываемой Макарию риторике».

Исследователи по-разному трактуют отношение Риторики Макария к языковой практике начала XVII века; еще в большей мере проблематичен вопрос о кодифицирующей роли Риторики Макария и ее влияния на развитие стилистических теорий в Московской и Западной Руси. Д. С. Бабкин, В. В. Виноградов, В. П. Вомперский рассматривали Риторику Макария как отражение объективных процессов стилистической дифференциации русского литературного языка. Подчеркивая значение заключительного раздела Риторики «О тройных родах глаголания», В. В. Виноградов считал градацию *смиренного, мерного и высокого* «глаголания» свидетельством того, что «в русском литературном языке второй половины XVI — начала XVII века уже обозначились общие контуры системы трех стилей, трех «родов глаголания»<sup>4</sup>. Р. Лахманн считает, что некоторые принципиальные черты языковой ситуации начала XVII века на Руси не позволяют видеть в Риторике Макария отражение или осмысление данной языковой ситуации. Та система риторических категорий, которая содержится в учебнике Макария, была сформирована иной культурно-языковой средой. Европейская риторика, возникшая во времена софистики и ставшая классической в тео-